

Год VI.

Вільня 20 Студня (Января) 1911 г.

№ 3.

НАША НІВА

ПЕРШАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА З РЫСУНКАМІ

Выходзіць што тыдзень рускім і лацінскім літэрамі.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Віленская вуліца, д. № 20

Цэна з перасылкай і дастаўкай да хаты: на 1 г.—2 р. 50 к., на 6 мес. — 1 р. 25 к., на 3 м.—65 к., на 1 мес. — 25 к. За границай: на 1 г. — 4 р., на 6 мес. — 2 р., 3 мес. — 1 р. Перэмена адрэсу — 20 кап.

Эміграція у Амэрыку.

Параходы і жалезные дарогі развозяць тавары ўсюды, дзе іх могуць купіць. Так сама рабочая сіла з развіцьцем капіталізма зрабілася таварам, каторы прыбывае туды, дзе больш плацяць за яго. Ад нас выежжаець шмат рабочай людзкой сілы у Злучэныя Штаты Паўночнай Амэрыкі, дзе заработкае у 5—10 разоў большы ад нашага; там нашы беларусы, не прывыкшы да раскошнага жыцьця, за 2—3 гады ўжо складаюць капитал і варочаюцца да сваіх родных вёсак з «Амэрыканскімі грашымі». Можна сказаць, што найменш трох чверці нашых мужыцкіх капиталаў—гэта з Амэрыкі.

Колькі амэрыканскіх грошэй у Беларусі, палічыць акуратне цяжка. У зберэгацельных кассах на почтах у Беларусі разам с Ковенскай губ. у 1909 г. лежало 57 мільёну руб. ды ешчэ у банках 32 міл. руб.;—разам 90 мільёну руб. У аднай Віленской губ.—38 міл. руб.; з гэтых грошэй 5 міл. р. належыць землеробам, а з іх на менш 3—4 міл. руб. «амэрыканскіх». Усяго такіх гроши ад прадажы сваей працы ў Амэрыцы на нашу думку у Беларусі будзе каля 30 міл. руб.

Колькі гроши што-год прыходзіць з Амэрыкі да нас?

Беларусь разам с Ковенск. губ. дастае грошэй початай на 20 мільёну руб. больш як выслала (1909 г.) Адна Віленская губэр-

ня дастала съвежых гроши 5 с палавінай міл. руб. Значная частка гэтых гроши будзе з Амэрыкі. Так, напрыклад, праз адзін банк у Слуцку перасылаюць у год каля 150.000 руб.; у гор. Радашковічы ў 1910 г. прышло почтай з Амэрыкі 29.000 руб., а ляжыць у Радашковічах у зьберэгацельнай кассе пры почце 50.000 р. У тые-ж Радашковічы прыходзіць шмат грошэй ешчэ праз Лібаўскіе канторы і банчкі, мінаючы почту.

Сколькі беларусоў выехало і выежджае у Амэрыку?

Міністэрство праз земскіх начальнікоў збирало недаўна аб гэтым матэр'ялы, але гэтыя матэр'ялы так сабраны, што даведацца з іх нічога акуратне нельга. І ня дзіва. У нас найчасцей едуць у Амэрыку без загранічных пашпартоў; але некаторые выбіраюць з воласьці унутрэні пашпорт, каб даехаць без перашкоды да граніцы, а там пераскочуць як-небудзь граніцу і з Гамбурга выежджаюць паходам у Амэрыку.

Мы палічылі, што з аднай Радашкоўскай воласьці (Вілейск. пав.) к 1 январа 1911 г. выехало у Амэрыку:

з вёсак мужчын і кабет	126 душ.
----------------------------------	----------

Мешчан хрысціян г. Радашковіч . . .	52 душ.
-------------------------------------	---------

Мешчан жыдоў	488 душ.
------------------------	----------

Усіх разам	666 душ.
----------------------	----------

У гор. Радашковічах жыцелёў	2411 душ.
---------------------------------------	-----------

у воласьці	7300 душ.
----------------------	-----------

разам	9711 душ.
-----------------	-----------

Значыць, на 100 душ людзей 7 душ у Амэрыцы. (7 процен.). А паведлуг слоў аднаго адміністратара, с Троцкага павету у Амэрыку выехало дзесятая часць людзей (10 проц.). Уся Віленская губ. мае 147 воласьцей, а ва ўсей Беларусі 1008 вол.; колькі выехало у Амэрыку усяго, акуратне не палічыўшы, ня можэм сказаць. Можэ нашы карэспадэнты кам памогуць падлічыць пазней.


Як мы відзім, справа выезду у Амэрыку беларусоў мае вялізнае значэнье для экономічнага жыцця нашага краю. Беда толькі ў тым, што «амэрыканскіе» гроши ня могуць зрабіць таго, каб і ў нашым краю завяліся фабрыкі, заводы, каб сельская гаспадарка так бы паднялася, што больш народу магло бы пракарміцца тут, на мейсцы. А то цяпер дык найлепшыя, найбайчэйшыя сілы уцекаюць ад нас шукаць шчасця на край сьвету. Адны з іх зарабляюць, другіе церпяць муку у Амэрыцы, але толькі пчалівайшыя папраўдзі знаходзяць там долю.

Беда ешчэ і ў тым, што ніхто не звертае увагі—ні адміністрація, ні «дэпутаты» ад нашаго краю—на варункі, ў якіх адбываецца эміграція. Варункі выхаду у Амэрыку (эміграціі) надта цяжкіе. Першае—гэта тое, што дастаць загранічны пашпарт дорага каштуе—15 руб. на поўгода, а каб яго дастаць, для гэтага патрэбны доўгіе фармальнасці, шмат цягніны і часу.—Дзеля таго у нас едуць усё найбольш без паспарта,—як кажуць, неза-

конным спосабам. Гэтым займаюцца асобныя агенты, і ёсць цэлая організація. Пераход праз граніцу абходзіцца кожнаму чэлавеку 50—70 рублёў, рублёў 20 каштую дарога да Гамбурга, Штэтіна, а рэшта 40—50 руб. ідзе на пашпарт загранічны, але ня спосаб без яго абыйсціся, і гэтые гроши расходзяцца па сотнях кішэнёў. Напрыклад, толькі за перавоз праз граніцу пагранічные жыцелі бяруць па 15 руб. з галавы.

Першай рэформай эміграціі павінно быць тое, каб загранічныя пашпарты выдаваліся з воласьці, як у Царстві Польскім з гмін, дый дарма і каб эмігрант у Амэрыку з самаго свайго дому аж да Амэрыкі быў пад апекай гасударства і земскаго самоуправу-лення, бо ён дабывае гроши для свайго краю. А у Амэрыцы павінны быць хаўрусы беларусоў, як гэта робяць, напрыклад, га-ліцкія русіны. Потым трэба завязыці па мястэчках курсы англіцкай мовы для ўсіх людзей, што збіраюцца выехаць у Амэрыку. Пры такіх парадках цэльныя хмары розных крукоў не абшчыпывалі бы эмігрантоў у Эўропі і Амэрыцы.

А. Ўласоў.



**Аб стацьці пана С. у „Новом Времени“ і „аб беларускіх“
Солоневічах.**

У № 12653 „Нов. Врем.“ нейкі пан С пішэ з Вільні данос на „Нашу Ніву“, каторую бытцым выдаюць „чистокроўные палякі“ за польскіе гроши“, гэтые „чистокроўные палякі“ убраюцца у беларускіе сувіткі, пяюць беларускіе песні.. адным словам, такіе гады, што беда! А як пачнуць ешчэ паміж сабой гукаць „па хам-

ску", значыць, па беларуску, дык толькі такі хітры чэлавек, як пан Солоневіч, разбярэ, што гэта палякі. Інакш і ня можэ быць, добрые людцы: вось чытаюць яны „Нашу Ніву“, вядуць гутарку па беларуску, а каб ешчэ ашукаць „Бѣлоруск. Жизнь“, дык тан цуюць ляўоніху. Адным словам, губяць гэтые „чыстакроўные палякі“ ня толькі ўсю Беларусь, перэварачываючы яе на Польшчу, але самае глаўнае, што губяць пана Солоневіча, яго „Бѣлоруск. Жизнь“ а солоневічэскага „беларускае общэство“,—проста рэжуць без нажа.

Дасталі Солоневічы зьвінячаго мацунку ад „Національнага саюза“. Кажуць: „Дайце нам толькі трохі рублёў, дык заложым газэту, у з дні зваюем польшчыну, збярэм усіх—да аднаго—беларусоў да сябе, зробім „беларускі клуб“. Ды ці ня можна ешчэ, паночкі, закрыць „Вілен. Вѣстнікъ“, бо хаця гэто і правіцельственая газета, але яна саўсім ня ўмее ваеваць з націямі: пішэ усё аб каналізаціі,— а тым часам польская інтрыга і „беларускі сэпаратызм“ ад спакойнага жыцьця брухі сабе загадавалі. А тутака ешчэ беларуская інтэлігенція такая дурная, што зусім не трymae за „беларусоў“. Але дайце нам з дні тэрміну і трошкі... саўсім нямнога... грошэй, бо хаця гэта і патрыотычная, і съятая, і вялікая справа, але дарма... дарма.. бачыце, мы не прывыкшы“.

„Аб тым, што я два гады таму назад у Москве гвалту крычаў, што палякоў трэба скрэзь пусьціць у Беларусі у земствы, бо яны „абразованы“; ня то што мужыкі-лапатнікі,—выбач мне, пане „Національны Саюз“! Бачыце, выйшла у мяне абмылка: як я прыехаў у Москву на зъезд акцябрыстоў, а яны ўсе масквічы-кацапы, а не „ісконі рускіе“; неяк яны ня любяць ваеваць ды прыціскадь наці і чужые веры, вядома „расейцы“,—дзеля таго я і пабаяўся лаяць, а так трохі падхваліў „палячкоў“. А цяпер хай я ні зыйду з гэтага мейсца, калі якому акцябрысту руку падам! Хай яны згараць з іх „левай“ програмай,— цяпер я перэкідываюся на век у „націоналісты“. Ура, „Національны саюз“! Вон акцябрыстоў!,

Больш меныш такіе былі хрэзьбіны солоневічоў у „націоналісты“.

І 15 студня 1911 года загрымеў гром, гром Солоневіча і поў года ужо бьець у бубны ловіць польскую інтрыгу, „ратуе“ край, гудзіць, трашчыць, плачэ, заве да сябе беларускую інтэлігенцію, закладывае на паперы „клуб“, — а усё-ткі тымчасам „воз і ныне там“, як сказаў расейскі дзядзька Крылов.

Ізноў польская інтрыга, ці лепей дзъве польскіе інтрыгі (*«Kurjer»* і *«Goniec»*) злучыліся у вадну хэўру і вухам не вядуць ды нават не атказываюць „Бѣл Жизни“, як бы яе і не было.

Глаўная „беда“ у тым, што Солоневічы пасылаюць дарма беларускай інтэлігенціі сваю газету, а выпісываюць тые за гроши ні-зашто ня хочуць, — «каб іх ліха»! Нават валасные пісары і тые толькі нагамі перэбіраюць, а падпіскі ня шлюць..

Аднак у клуб, хоць і левай рукой, але запісаліся такі два этарые дзяды і адна чарнільная душа!—Хоць наймай членоў!


Прыходзіць беда на Солоневічоў!

А тут ешчэ каб падражніць солоневічоўскі „беларускі клуб“, нейкі «беларускі музыкально-драматычны кружок» зрабіў маёўку 5 юня, з беларускімі песнямі і ляпоніхай. Солоневіч, як даведаўся, дык аж збляеў: „Выперэдзілі мяне, «прадацелі», «чыстокроўные палякі», «польскіе холопы»! (глядзі № 117 «Бѣлор. Жизни»). Каб іх трасца, што мне цяпер паказаць Меньшыкову і гр. Бобрынскую, — а дурная „беларуская“ інтэлігенція, хоць і тысячи яе, але ня цэніць яна маей працы і майго слова ды ідзе на пагібелъ сваю за «предацелямі», толькі мае 2 дзяды, як мур стаяць за мяне Пашешалі ешчэ мяне пара літоўскіх «зуброў»—націоналістоў; прыйшлі і кажуць: «Мы націоналісты, вы націоналісты ды ешчэ як бы і начальство,— Ну дык абыймемся!» Толькі, бачыце, прасілі яны нічога не казаць літоўцам да пары, бо вядома „літвіны, як ліны“: «хоць мы і сіаватые—кажуць яны — але мы самыя маладыя зубры (праф. Філевіч нас толькі што аблізаў)».

А па нашаму была-б беда, каб у „Національным Саюзе“ быў рэвізор, як сэнатар Нэйгарт зразумеў-бы ён, што пустую справу завялі ў Вільні ды дарма выкідаюць гроши...

А. Ў.





Якая палітыка патрэбна для Беларусі?

У трэйцьця Гас. Думе, як толькі заходзіць мова аб нашым краю, то ён неяк лічыцца асобным напрыклад, земскае самоупраўленъне да нашага краю уводзіцца з агранічэннямі, універсытэту у Вільні ня можна адкрыць; па новаму закону даюць правы гарадам і земствам адкрываць курсы розных навук, але па просьбе дэп. Павловіча ад Мінска, у 9 заходніх губэрніях гэтаго права ня будзе, адным словам, выглядае, як бы 9 заходніх губэрній нейкі пасынак, каторы можэ перабыць і так, без культурных усстройств. Так званые рускіе „нацыяналісты“ кажуць, што гэты усе агранічэння трэба рабіць для карысьці нейкай „рускай гарадственай ідэі“, каторую яны разумеюць па своему. Але „нацыяналісты“ крэпка памыляцца, думаючы, што сілай можна павярнуць жыцьцё края на свой капыл. Выходзіць як раз наадварот, за 4—5 гадоў моцнай „нацыональной“ палітыкі, усе „інародцы“ так умацовываюцца і хварабліва трymаюцца і бароняць свае „нацыональные інородческіе справы, як ніколі. Калі прыціскаюць, то людзі гатовы ісьці на муکі, але нават пядзі сваей справы ня уступяць, толькі урастаютць у яе ешчэ больш і сэрцам і душой. Ад усіх гэтых палітык край калечыцца і на можэ добра развівацца. А калі не даюць культурных арганізацій, як самоупраўленъне, то усе патрэбы здаваліваюцца хаця і па малу саматугам, самімі жыцелямі, бо ім астaeцца толькі лічыць на свае сілы; што убьеш то і уедеш!

Так і жывець нейкім калечэным жыцьцём наш край. Тутэйшая адна „руская“ палітыка, другая польская, проціў каторай вядуць вайну „нацыяналісты“, а беларусам выходзіць: «паны дзяруцца у мужыкоў чубы трэшчаць». Выглядае, што наш край і Літва ніколі ня выбяруцца з балота нейкіх нацыональных сварак, «мудрых» рахункоў нанятых і не нанятых «патрыотоў», каторым можэ нават і карысна такая палітыка.

А ёсьць адзін просты сэкрэт для края, дзе ёсьць пяць націй: беларусы, літоўцы, расейцы, палякі, жыды; трэба ім усім даць правы развівацца вольна, не накідаючи ім гвалтам таго, чаго яны ня хочуць, і кожная нація каб шанавала правы другой. Тады наш край зробіцца счаслівым і высока падыймецца. Гэтаго павінны

дзержацца усе дэмократы, каторым баліць сэрцэ за нашу бацькоўшчыну гэто павінны праводзіць у жыцьцё усюды і заўсягды. Наш ціхі і працавіты народ беларускі цярпліва і сумленна на практыцы гэто робіць. Калі часамі дзе выпадкова і паказываеца ненавісць да чужой націі, веры, то за гэта трэба дзякаваць цёмынім сілам, каторые сваімі газэткамі і лісткамі сеюць зло. На практыцы гэта думка роўных правоў усім паціям адразу дае добры ураджай. Напрыклад, у Вільні калі робіцца якое бы то ні было таварыство, каторае мяе на мэці карысць kraю, то бяруць па роўну прэдстаўнікоў ад усіх націй: беларусоў, расейцаў, літвіноў, палякоў і жыдоў. І выходзіць проста дзіва! Адразу справа шыбка развіваеца, усе дружна працуе для kraю і нікому німа кры́ды і кожын працуе шчыра, бо ведае, што яго національную душу ніхто не калечыць. Кожын расеец, паляк, жыд, нават гатоў сам паступіцца на старану глаўным народнаецаям kraю беларусам, літоўцам. А папрабуйце жывасілам яго да гэтага змусіць, дык кожын зараз стане на дыбы і замкненца у сваей хаці.

Ніхай жэ усе людзі, што любяць сваю старую бацькоўшчыну, і чуюць па сабе грамадзянскую павіннасць стараюцца вывесці яе жыцьцё на роўную дарогу, цвёрда стоячы за усё сваё національнае багацьце, і разам с тым шануюць і чужую національнасць і признаюць іх права. Толькі адна такая палітыка годна для Беларусі.

А. ў.